

6. Лексыкаграфія

6.1. Маленькія рэцэнзіі

Аб беларускім слоўніку

Улажэнъне беларускага слоўніка — гэта справа важная і патрэбная. Асабліва слоўнік стаў патрэбен цяпер, калі ўжо ёсьць беларуская інтэлігэнцыя і калі пачынаецца беларуская навука. Матэр'ялу для улажэнъня беларускага слоўніка ў нас ёсьць даволі; трэба толькі з яго скарыстаць. У № № 13 і 14 „Вольнае Беларусі“ надрукавано пакуль што трохі з беларускага слоўніка, каторае аднак заслужывае, каб на яго звярнуць увагу. Прыйнаючы цану надрукаванага, я хачу толькі некаторае, што мне здаецца абылікавым, паправіць і дадаць трошачкі новага ад сябе. Аб tym, у чым я сумняваюся, я ня буду гукаць. Аддзел географія: „луга“ не „речной залив“, але рэчны „полуостров“. Ня Гродня, але Горадня, не Вільля, але Вельля (ад Велія — вялікая), як пішэцца гэта рэка ў старых дакументах і як жывучыя ля гэтае ракі яе і цяпер завуць. Сюды трэба дадаць гэткіе слова як Вялейка (места і рэка), Менск, Слуцак, Палацак, каторые часамі ўжываюць абылікова, кажучы Вілейка, Мінск і т.д. „Ато́ка“ па мойму „остров“, а „полуостров“ паўятока. Цікаўна, што колцэ на грашах (круглая лінія) завецца „аток“; напр.: „у ато́ку напісано“. „Ато́ка“ будзе ад „ацекаць“, а „аток“ — ад аточываць. „Ато́к“ значыць „окружность“. Аддзел анатомія: не „рамёны“, а абойчык — „ключица“; гэтак чуваць па ўсёй Віленшчыне і Меншчыне. Сківіца не „висок“, але „челюсть“, каторая яшчэ завецца „щчэляяпа“ (ад целяпачь). Санкі — ніжняя „челюсть“. Сярэдзіна — крестец. Дзетніца — матка. Будоўля: варыўня ня кухня, а камора, у каторай стаіць варыўва; гэткай камора начэй завецца „істопка“. Апошніяе часыцей па беларуску. Печ, у каторай варуць есыці, завецца „варыстая печ“. А хата, у якой ёсьць варыстая печ, завецца „варыстая хата“. Значыцца, кухня па беларуску будзе варыстая хата. Гара — чердак. Сьвінтарнік — хлеў для сьвіней. Аўчарнік — хлеў для авец.

Руска-Беларускі Слоўнік

Браты М. а Г. Гарэцкія. Смаленск. 1918. Друкарня
Аддзела Народнае Асьветы. Стр. 108

Кожная мова і кожны народ патрабуе мець свой слоўнік. Слоўнік перэсьцерэгае людзей мала ўмеючых якую-небудзь мову ад перакручыванья яе слоў, ужыванья іх у непраўдзівым значэнні, у слоўніку-ж зьбіраеца багацьце кожнае мовы, каторы гэткім способам робіцца быццам скарбніцай мовы, слоўнік-жэ дае магчымасць навучыцца чужынкам нашае мовы, а нам чужое. Гэта ўсё вельмі добра разумелі і нашые продкі, калі ў XVI і XVII сталецыцах выдавалі беларускіе слоўнікі.

На ніве беларускага слоўніка пачалі ізноў працаваць у XIX сталецы. Тады з'явілася такая вялікая і дарагая праца, як беларускі слоўнік Носовіча, ды шмат іншых невялічкіх. Усе гэные слоўнікі, часта даючы шмат для навукі, былі мала або і зусім не прыдатны для практычнага ўжытку. С часу беларускага руху і новай літэратуры, калі з'явілася свая інтэлігэнцыя, патрэба практычнага і даступнага для шырэйшага грамадзянства слоўніка стала вельмі пякучай, балей нават пякучай, чымся, напр., справа беларускія граматыкі, каторая таксама вельмі патрэбна. З другога боку, вялікіе беларускіе этнографічныя зборы апошняга часу, як казкі, легенды, песні, прыказі і г.д., а таксама новая беларуская літэратура даюць цяпер багаты матэр'ял для беларускага слоўніка. Апрача гэтага, беларускі рух даў цэлы сцяг людзей, каторые ўжо ня прыхапкам займаюцца беларускай мовай і ня „ідуць у народ“, як гэта было з беларускімі этнографамі XIX сталецы, але каторые, выйшаўшы з гэтага народу, не адлучыліся ад яго і жывуць разам з ім яго і сваім беларускім жыццём, дзеляцца з ім ведай, каторую здабылі, заахвочваюць народ любіць сваё роднае, дабівацца сабе лепшае долі, самі-ж бяруць ад народу, апрача ўсяго іншага, багацьце яго мовы. Ведама, праца гэтакіх людзей мае шмат вялікшае значэнніе, чымся праца людзей, каторые, зьбіраючы слова для беларускага слоўніка, самі найчасцей не гаварылі і нават ня ўмелі гаварыць па беларуску. „Руска-беларускі слоўнік“ выходзіць з рук комплэтэнтных. М. Гарэцкі глыбака знае сваю Беларускую